

Цікавы праект

У ПОШУКАХ КУНШТАТА — ГОРАДА МАЙСТРОЎ

Спецыяльная экспедыцыя будзе зладжана сумесна беларускім і польскім бакамі

Мэта вандроўкі — вызначыць аб'екты, што маюць дачыненне да плана «Кунштат».



Ад шляху Тызенгаўза да Кунштата

Ідэя пошуку зніклага горада майстроў невыпадковая. Цяпер у Гродне вядзецца рэканструкцыя былой рэзідэнцыі Антонія Тызенгаўза, які, дарчы нарадзіўся пад Навагрудкам і стаў сапраўдным рэфарматарам свайго часу.

была толькі карчма і некалькі дамоў. Пабудоваць прамысловы комплекс гродзенскіх старацтваў вырашыў менавіта з-за паўнаводнай рэчкі. Праект распрацаваў выдому на той час архітэктар Джузэпэ Сака.

Акрамя гэтага з'явіцца магчымасць здзейсніць вандроўку па шляху Тызенгаўза. Будынак стане адпраўным пунктам унікальнага і даволі працяглага веламаршруту.

эканоміі часоў Тызенгаўза. З таго перыяду тут месцілася і вытворчасць гонты, і скураных вырабаў, была лесалілка і нават панчошная фабрыка.

Калі пракладвалі гэту дарожку, звярнулі ўвагу на рэчку Ласасянку, якая, уласна кажучы, і напаяўна возера.

Зараз можна ўбачыць хіба толькі рэшткі былога Кунштата. Чаму прыйшоў у заняпад прамысловы комплекс на выпуску, здавалася б, патрэбнай прадукцыі? Як мяркую гісторыкі Андрэй Васькевіч, гэта звязана з пазбавленнем пасады Антонія Тызенгаўза.

Тут ткалі «гродзенскія» залатыя паясы... Цяпер была вёска Ласосна знаходзіцца ў межах абласнога цэнтру, а ў часы Тызенгаўза тут

была толькі карчма і некалькі дамоў. Пабудоваць прамысловы комплекс гродзенскіх старацтваў вырашыў менавіта з-за паўнаводнай рэчкі.

Цяпер была вёска Ласосна знаходзіцца ў межах абласнога цэнтру, а ў часы Тызенгаўза тут

Ці ёсць будучыня ў Кунштата?

Там, дзе раней будаваліся мануфактуры, цяпер ствараецца парковая зона. Гэта тэрыторыя перададзена гораду пасля таго, як тут былі знесены стыхійныя дачы.

Многае не ўдалося здзейсніць на вярніх тэрасах Ласасянікі павінны былі размясціцца храмы і адміністрацыйныя будыні, а даліне ракі — фабрыкі і млыны.

Экспедыцыя першапраходцаў

Больш поўную інфармацыю аб тым, што захавалася на месцы былога Кунштата, мяркуюцца атрымаць падчас сумеснай экспедыцыі на Ласасяніцы.

Па сутнасці, такі план існуе. У ім прапануецца ўзніваць на тэрыторыі ваеннага гарадка Фоліш, былой тэрыторыі Кунштата, сімвалічнаю круглую плошчу.

Ва ўсялякім выпадку, гэта тэма ў полі зроку гродзенскіх заяўнікаў. Па словах Сяргея Каляды, ёсць у іх і партнёры з польскага боку.

Малады чалавек пытае прыгожую дзяўчыну: «Прабачце, дзяўчына, а ваша мама з'яць не патрабуецца?»

Крынічка

Кабачок змяшчае вітаміны А і С, калій, кальцый, жалеза, магній і іншыя карысныя рэчывы.

1. Як правіла, гібріды больш ураджайныя, устойлівыя да захворванняў, нашмат раней уступаюць у фазу плоданашэння.

2. Расады метаду вырошчвання кабачкоў дапамагае атрымаць першы ўраджай на шмат раней.

3. Кабачкі любяць арганіку, таму для вялікага ўраджаю іх высаджваюць на цёплых камізтастых грядках або ў цёплых лунках.

4. Акрамя таго, пры фарміраванні кустоў часткова зрываюць самыя вялікія лісты, пакінуўшы толькі іх сцябло.

5. Для атрымання сапраўды вялікага ўраджаю кабачкі патрабуюць падкормку.

6. У залежнасці ад умоў надвор'я, паліваць кабачкі рэкамендуецца не часцей аднаго разу на тыдзень.

7. Першыя 2—3 маладыя плодкі кабачкоў неабходна зрываць пасля дасягнення імі 12—15 см у даўжыню.

8. Пры вышчыванні самаапыляльных гібрыдаў мужчынскія кветкі непатрэбныя, і іх можна прыбраць цалкам.

9. У залежнасці ад умоў надвор'я, паліваць кабачкі рэкамендуецца не часцей аднаго разу на тыдзень.

10. Травяны настой прыкладваць да месцаў, дзе кабачкі чакаюць плодзіць.

11. Для атрымання сапраўды вялікага ўраджаю кабачкі патрабуюць падкормку.

12. Для атрымання сапраўды вялікага ўраджаю кабачкі патрабуюць падкормку.

8 хітрасцяў для вялікага ўраджаю кабачкоў



сцёблы крапівы, трыпутніку, заліваючы вадою, накрываючы накрывкай. Праз 7-10 дзён, калі зеляніна перабродзіць, разводаць настой з разліку 1 л на 10 л вады.

Калі кабачкі пачынаюць цвіці, зноў робяць такую ж азотную падкормку.

У фазе пачатку плоданашэння добра дзейнічае калійнае ўгнаенне. 2 літры драўнянага або травянога пелелу заліць вядром вады, пакінуць на суткі.

Дадатковая падкормка для кабачкоў (калі дрэнная завязь або мае месца загниванне плоду) на аснове бору: 5 г бору на вядро вады, дадаць 40 кропель ёду і малочную сыроватку, 1—2 шклянкі (можна да 1 літра).

6. У залежнасці ад умоў надвор'я, паліваць кабачкі рэкамендуецца не часцей аднаго разу на тыдзень.

7. Першыя 2—3 маладыя плодкі кабачкоў неабходна зрываць пасля дасягнення імі 12—15 см у даўжыню.

8. Пры вышчыванні самаапыляльных гібрыдаў мужчынскія кветкі непатрэбныя, і іх можна прыбраць цалкам.

9. У залежнасці ад умоў надвор'я, паліваць кабачкі рэкамендуецца не часцей аднаго разу на тыдзень.

10. Травяны настой прыкладваць да месцаў, дзе кабачкі чакаюць плодзіць.

11. Для атрымання сапраўды вялікага ўраджаю кабачкі патрабуюць падкормку.

12. Для атрымання сапраўды вялікага ўраджаю кабачкі патрабуюць падкормку.

Calendar section with dates, events, and biographical notes. Includes dates like 1410, 1900, 1910, 1920, 1940 and names like Уладзімір Грунвальд, Даніл Антонавіч Кульбеда.

СЁННЯ

Table with sunrise and sunset times for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.




Месяц

Апошняя квадра 13 ліпеня. Месяц у сузор'і Цяльца.

Імяніны

Пр. Ювеналія, К. Генрыха, Давыда, Уладзіміра.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Humorous text and illustrations. Includes a cartoon about a woman's appearance and a list of jokes or riddles.